

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**Актывіст з каманды Мілінкевіча асуджаны да 5 месяцаў арышту.** Шчучынскі актывіст Сяргей Ляшкевіч асуджаны сёння да пяці месяцаў арышту. Яго абвінавацілі ў крымінальным злачынстве па артыкуле 293 ч.3 Крымінальнага кодэксу (навучаньне і іншая падрыхтоўка асобаў да ўдзелу ў масавых беспарадкаў). Суд прыняў пад увагу паказаньні толькі тройчы судзімага сьведкі Аляксандра Бурдзэя і нікому невядомага сьведкі Наваграна (з дазволу суду ён не прысутнічаў у залі). Аргумэнты абароны не былі ўзяты пад увагу судом.

**Бел-чырвона-белымі паветранымі шарыкамі, змацаванымі значком “За свабоду”, флэш-мобэры ўбралі любімае месца адпачынку моладзі — Савецкую плошчу Магілёва.** Цягам пятнаццаці хвілінаў маладзёны раздавалі мінакам шарыкі й тут жа зьнікалі. Мінакі ж, адшчапіўшы значкі, упрыгожвалі імі сваю вопратку. Паветраныя шары атрымалі й патрульныя міліцыянты.

**Студэнт Беларускага дзяржаўнага пэдагагічнага ўніверсітэту адноўлены ў навучанні.** Студэнт першага курса быў адлічаны з фармулёўкай «за недстойное поведение, проявившееся в расклеивании наклеек на осветительных мачтах и фасадах домов». Студэнт накіраваў скаргу аб адлічэнні ў Міністэрства адукацыі. У скарге ён зазначыў, што акалічнасць расклеивання ўлётка не мае дачынення да вучэбнай дысцыпліны і што адлічэнне мусіла адбывацца з згоды камісіі па справах непаўнагадовых.

## Людзі

**Чатыры актывісты незарэгістраванай арганізацыі “Малады фронт” з Салігорску пачалі бестэрміновую галадоўку з патрабаваньнем спыніць рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў.** Маладафронтаўцы разлічваюць, што да галадоўкі далучацца іхныя сябры зь іншых рэгіёнаў краіны. Максім Сяменчык, Мікола Пацкевіч і браты Шыла, Іван і Ілья, а 14-й гадзіне 29 траўня пачалі галадоўку. Іван і Ілья непаўналетнія. Івану 15 гадоў, а Ілью — 13.

## Цытаты

**Былы прэзыдэнт Чэхі Вацлаў Гавэл: “Сытуацыя ў Беларусі вельмі няпростая, і ўсё ж я веру ў перамогу свабоды на гэтай зямлі”.** Ён таксама падкрэсьліў, што і сам актывіст ўдзельнічае ў працэсе дэмакратызацыі і ўсяляк дапамагае тым, хто гэту свабоду адстойвае.

## Абвесткі

**Новы конкурс – “Фота Свабоды”.** “Фота Свабоды” – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас [svaboda@rferl.org](mailto:svaboda@rferl.org) з пазнакай “fota Svabody”. Падрабязнасці на [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)

**Камітэт абароны рэпрэсаваных працягвае збіраць інфармацыю пра пацярпелых і рэпрэсаваных у часу сакавіцкіх падзеяў 2006 г.** Некалькі дзесяткаў студэнтаў, выкінутых з вучобы за палітычную актывінасць, уладкаваныя на вучобу ва ўніверсітэты Еўропы. Людзі, якія страцілі працу, атрымалі магчымасць далей працаваць і зарабляць, і больш не трымцяць перад страхам страціць працу. Не пакінем сяброў у бядзе! Нашы кантакты: [salidarnasc@svaboda.info](mailto:salidarnasc@svaboda.info), +375-17-2334005